









Людзі

23 сакавік 2020, 15:10  
Ганна Соўсь

# Актывісты партыі Пазьняка гатовыя за свой кошт утылізаваць магілёўскі помнік Леніну

Падзяліцца


    
    
 Глядзець каментары  
 Друкаваць



Помнік Леніну ў Магілёве

Адказны сакратар управы Кансэрватыўна-Хрысьціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі паведаміў Свабодзе, што ён разам зь сябрамі гатовы ўзяцца за ўтылізацыю помніку Леніну ў Магілёве.

У [сеціве](#) зьбіраюць подпісы супраць рамонту помніка Леніну ў Магілёве, на які запланавана выдаткаваць 160 тысяч рублёў з гарадзкога бюджэту.

 **ГЛЯДЗІЦЕ ТАКСАМА:**  
Магілёўскія камунальнікі пра помнік Леніну: зьнесьці даражэй, чым рамантаваць за 160 тысяч рублёў


Паводле генэральнага дырэктара ўпраўленьня камунальных прадпрыемстваў Міхаіла Галушкова, зьнесьці помнік каштавала б яшчэ даражэй, чым яго рамантаваць. Як тлумачаць камунальнікі, найбольшая частка выдаткаў — гранітныя пліты. Яны і самі па сабе дорага каштуюць, і працаваць зь імі трэба будзе ўручную, без усялякіх грузапад'ёмных мэханізмаў.

Завершыць рамонт помніка Леніну на аднайменнай плошчы ў Магілёве маюць намер да 20 красавіка. Да пачатку красавіка арганізатары закупкі зьбіраюць прапановы ад падраднікаў.




Алесь Чахольскі





«Я і мае сябры гатовыя ўзяць справу ў свае рукі. У нас ёсьць і тэхніка, і ўсё неабходнае для ўтылізацыі. Мы можам утылізаваць гэты помнік, калі будзе згода гарадзкіх уладаў. Усё гэта зробім самі, для гораду нічога ня будзе каштаваць», сказаў Свабодзе адказны сакратар управы Кансэрватыўна-Хрысьціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі.

 **ГЛЯДЗІЦЕ ТАКСАМА:**  
Аднавіў Крыж Пакуты, усталяваў сотні крыжоў. 10 фактаў пра Алеся Чахольскага

Менавіта зь ягонай ініцыятывы і дзякуючы ягоным намаганьням ў 2007 годзе быў адноўлены зламаны вандаламі Крыж Пакуты, у той жа час таксама была адноўленая Лава Клінтана пасля чарговага акту вандалізму.


 **ГЛЯДЗІЦЕ ТАКСАМА:**  
«Чалавек з арматурай рэгулярна прыходзіць у Курапаты». Што цяпер з лавай Клінтана, якую разбурылі год таму?

Алесь Чахольскі паведаміў, што нядаўна яго дапыталі ў сьледчым камітэце Менскага раёну, і быў дапытаны ў адноўленай справе аб вандалізме ў дачыненні да памятнага знаку ад народу ЗША, так званай Лавы Клінтана і памятнага знаку, які ўсталявалі ў Курапатах улады.

  
**Ганна Соўсь**  
 Журналістка Радыё Свабода  
 Рэдактарка [суполкі «Толькі жанчыны» ў Фэйсбуку](#)  
[sousa@rferl.org](mailto:sousa@rferl.org)  
 ФЭЙСБУК  ТВИТЭР  ПАПІСАЦА

Камэнтаваць тут можна праз Facebook. Нам таксама можна напісаць на адрас [radio@svaboda.org](mailto:radio@svaboda.org)

0 Comments Sort by **Newest**

 Add a comment...

Facebook Comments Plugin


## Яшчэ на гэтую тэму

-  На рамонт помніка Леніну ў Магілёве зь бюджэту выдаткуюць 160 тысяч рублёў
-  Магілёўскія камунальнікі пра помнік Леніну: зьнесьці даражэй, чым рамантаваць за 160 тысяч рублёў

## Апошнія навіны

- 15:59 Міністэрства здароўя Беларусі далучылася да ўсясьветнага флэшмобу «Заставайцеся дома»
- 15:56 «Пакараньне будзе». Трэнэрку, якая абуральна выказалася пра беларускую мову, выклікалі ў райвыканкам
- 15:52 2 гады — наймаладзейшаму беларусу з COVID-19. Ці трэба хвалявацца бацькам?
- 15:47 ФАТАФАКТ. Доктарка, якая лечыць хворых на COVID-19, на працы і пасья яе
- 15:43 Беларусь пра Іркуцк: У крамах — хапун, масак няма, тэст здаць немагчыма
- 15:41 Ці шмат Беларусь выдаткавала на барацьбу з каранавірусам? Адной карцінкай
- 15:34 Перанесьлі агульнанацыянальныя алімпіяды школьнікаў

[усе навіны за дзень >](#)

-  **ВІДЭА**  
Карантын у Кітаі ва чым беларускі
  -  **ВІДЭА**  
Біл Гейтс наказаў рыхтавацца да віруснай эпідэміі яшчэ ў 2015 годзе
  -  **ВІДЭА**  
Як перажываюць пандэмію каранавірусу ў вёсцы
- [больш відэа і фота](#)

## Самае чытанае

- 9 патрабаваньняў. Беларускія лекары з Эўропы і ЗША зьвярнуліся да ўладаў
- «Мясіць бэтон на будоўлі стабільнасьці ня будзе каму» — журналіст Сяргей Дарафееў зьвярнуўся да «людзей зь беларускага тэлевізара»
- Муж памерлай віцяблянкі пацьвердзіў, што ў яго ўзялі аналіз на каранавірус
- «Белмова робіць нашых дзяцей тупейшымі». Пэдагог з Клімавічаў запісала відэаролік пра «крык душы»
- Часам нас зачыняюць. Як лжыцца ў скурвэндэспансэры з падаэрэннем на каранавірус
- У райцэнтры на Гомельшчыне выявілі каранавірус. Хворая не была за мяжой
- Памёр рэфарматар сельскай гаспадаркі, да якога Машэраў прылятаў раіцца на гэлікоптары
- Галоўны лекар дзіцячага шпіталю Менску заклікаў людзей заставацца дома
- Алексіевіч: Тое, што мы напрацавалі за апошнія паўстагодзьдзя, зьяяцела, і мы зноў сядзім па сваіх пяхорах
- Міністэрства аховы здароўя паведаміла пра 76 пацьверджаных заражэньняў каранавірусам, 15 вылечаных і 20 тысяч тэстаў

## РАЗЬДЗЕЛЫ САЙТУ

- Стужка навінаў
- Блогі
- Перадачы
- Толькі на свабодзе
- Фота / відэа
- Спэцпраекты

## ІНФАРМАЦЫЯ

- Пра нас
- Наш кодэкс
- Правілы форуму
- Кантакты
- Умовы карыстанья
- Дашлі сваё!

## САЧЫЦЕ ЗА АБНАЎЛЕНЬНЯМІ